



Чатыры
скліканні —
гэта не жарты



Жанчына-
кіраўнік
і жанчына-
кіроўца



Уладзімір
Варанкоў:
Рамэа ў... 60

СТАР. 13

ЛІЧБА ДНЯ

40 %

складае на сёння ўзровень
газифікацыі насельніцтва
сельскай мясцовасці краіны.
Гэта ў 2,7 раза больш, чым
у 2005 годзе, і ў 1,6 раза
вышэй за ўзровень 2011 года.
Усяго ў краіне газифікавана
прыродным газам 2,87 млн
кватэр, у тым ліку ў сельскай
мясцовасці — 422 тысячы.
Па стане на 1 студзеня
2018 года ў Беларусі
газифікавана прыродным
газам 118 раёнаў (100 %),
113 гарадоў (100 %),
88 пасёлкаў гарадскога,
рабочага і курортнага тыпаў
з 89 (99 %), 3135 з 23174
сельскіх населеных
пунктаў (13,5 %).
Працягласць сетак
газазабеспячэння
складае 59,98 тыс. км,
у тым ліку 33,58 тыс. км (56 %)
пабудавана ў сельскай
мясцовасці.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 09.02.2018 г.

Долар ЗША		1,9980 ▲
Еўра		2,4509 ▼
Рас. руб.		0,0346 ▼
Укр. грыўня		0,0737 ▲

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.



№ 28 (28644)

9 ЛЮТАГА 2018 г.
ПЯТНІЦА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

9-24 стар.

+TV ПРАГРАМА

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

Мясцовое самакіраванне

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

ЗУБРЫНЫ ПЕРАПІС



У ландшафтным заказніку «Налібоцкі» ўзімку адбываецца ўлік дзікіх жывёл,
у тым ліку пагалоў'я зубрынага статка. Інжынер-эколаг заказніка Ларыса КУЛАК
і егер Сяргей БАЦЯН назіраюць за паводзінамі зуброў на падкормачнай пляцоўцы
каля вёскі Белакорац Валожынскага раёна.

Правілы даўгалецця

«ДАСЯГНУЦЬ МОЖНА АМАЛЬ УСЯГО, КАЛІ ПАСТАВІЦЬ МЭТУ...»

85-гадовая народная артыстка Беларусі,
знакамітая балерына Ніна ДАВЫДЗЕНКА да гэтага часу
працуе і кожную раніцу ўстае а палове шостай...

Балет увайшоў у жыццё нашай гераіні ў далёкім
1943 годзе. Уявіце сабе: мінулі найцяжэйшы
41-ы і галодны 42-і гады, 10-гадовая Ніна з мамай
толькі-толькі вярнулася ў Маскву пасля эвакуацыі
ў Заволжа. У краіне на ўсю моц бушуе вайна,
працягваецца блакада Ленінграда... А мама бярэ
Ніну за руку і вядзе ў харэаграфічнае вучылішча
пры Вялікім тэатры оперы і балета. І пасярод жудаснага
ваеннага хаосу маленькая дзяўчынка пачынае
вучыцца танцаваць...

Яна на той момант ніякага ўяўлення не мела пра балет, ніколі яго
не бачыла. І гэты даволі выпадковы выбар яе маці, незразумела
чым прадыхаваны, але, пагадзіцеся, невытлумачальна цудоўны...
Што гэта было? Легкадумнасць, невычэрпнае жыцццялюбства, не-
вынішчальная вера ў лепшае, у светлую будучыню, нягледзячы
ні на што? Гэта ўжо не мае значэння — важна, што яе
парыў душы ў рэшце рэшт стаў Нініным лёсам.

СТАР. 5

Экспертыза

«ГРАШОВЫ БОК» ДТЗ

Чаму страхавога ліміту
не заўжды хапае для кампенсацыі?

Якія «падводныя камяні» ёсць у ацэнцы ўрону пасля дарожна-
транспартнага здарэння? Чым можа скончыцца аварыя са, зда-
валася б, мінімальнымі наступствамі? Што чакае чалавека, які
вырашыў не скардзіцца на няправільную паркоўку ў ДАІ, а «праву-
чыць» кіроўцу самастойна? Жыццёвых абставін, якія прыводзяць
у ангар аўтатаваразнаўчай экспертызы, вельмі шмат. І здарыцца
яны могуць не абавязкова з кіроўцам, але і нават з пешаходам.
Кропкі над «і» карэспандэнт «Звязды» расставіў з дапамогай вяду-
чага дзяржаўнага судовага эксперта аддзела аўтатаваразнаўчых
экспертыз цэнтральнага апарата Дзяржаўнага камітэта
судовых экспертыз Руслана ЛІПНІЦКАГА.

СТАР. 4

